



Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ і ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

№ 16 (652)

Аўтарак, 5 мая 1987 г.

Газета заснавана ў верасні
1969 года.

Выходзіць раз у тыдзень

Цена 2 коп.

9-га МАЯ—ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ



ПРАЗ трэй дні на нашу
памяль прыйдзе свята,
якое для нас асабліва
дарагое. Эта — Дзень Перамогі.
Аб ім сказана і напісаны
шмат выдатных слоў. І яны
будуць паўтарацца безліч разоў.
Пераможцы гэтага заслу-
жылі.

Савецкія людзі сёлета ад-
значаюць Дзень Перамогі на
крыніце пераломе ў жыцці
краіны і сучаснага свету. Свай

самадзяданай працай яны ўва-
сабляюць стратэгію паскарэн-
ня сацыяльна-еканамічнага раз-
віцця СССР, запіверджаную
XXVII з'ездам КПСС, ума-
коўваючыя магутнасць неабсяж-
най Радзімы.

418 дзён і начэй працяг-
валася Вялікая Айчынная вай-
на. Перамога дасталася са-
вецкаму народу дарагой цэнай.
Пачатак вайны быў цяжкім і
сур'овым. Але Краіна Саветаў

выстаяла, пераламала ход па-
здней. Савецкія войны разгромі-
лі фашысцкія польчишчы пад
Масквой, Сталінградам і Ле-
нінградам, на Каўказе, нанес-
лі ворагу сакрушальны ўда-
ры на Курскай дузе, пра-
вяржнай Украіне і Беларусі,
у іншых выдатных баявых апо-
раціях.

Савецкі народ і яго Узброен-
ныя сілы атрымалі над мо-
ным ворагам поўную перамо-

гу — ваенную, палітычную,
еканамічную, ізялагічную.
Важнейшая крыніца гэтай вя-
лікай Перамогі заключаецца
у том, што наш народ верыў
леніскай партыі, узяўшай на
себе кіраўніцтва ў выключно-
сці баражбе. А партыя
верыў народу і ўзяла яго на
герайчную стойкасць, самаад-
данасць і самахвараванне. У
гады ціжкіх выпрабаванняў
краіна стала адзінным баявым
лагерем, аўгданам лозунгам
парты: «Усё для фронта, ўсё
для перамогі!». У агні жорст-
кай баражбы савецкі народ ад-
стаў свободу і незалежнасць
сацыялістычнай Радзімы, унес-

рашаючы ўклад у пазбаўлен-
не чалавечства ад пагрозы фа-
шизмскай іярові.

У калектыве нашага універ-
сітэта сёня працуе больш
надзвінныя, падпольщицкія, на-
родныя місіі. Кошы з іх
уяўе свой уклад у справу
абароны заваду Вялікага Ка-
стрычніка. Шматлікія ордены
і медалі — адзнакі іх ратнага
подзвігу. Сёня мы візка скі-
лем галовы перед ветэрнамі
Вялікай Айчынай вайны і
выказываем ім шырочную ўдзяч-
насць за здзеісненны подзвіг.

З надыхающимі святам Пер-
амогі, таварышы!

АДСВЯТКА ВАЛІ ПЕРШАМАЙ

У абстаноўцы працоўнага і
палітычнага ўздыму савецкія
людзі сустэрні і адзначылі 1
Мая — Дзень міжнароднай са-
лідарнасці працоўных. Гэтаму
святу ў нашым універсітэце 29
красавіка быў прысвечаны ўра-
чысты скон выкладчыкаў, су-
прacoўнікаў, студэнтаў і аспі-
рантаў.

Уступным словам скон адкрыв
сакратар парткома М. І. Стара-
войтаў.

З дакладамі аб Дні міжнарод-
най салідарнасці працоўных
выступіў прафэктар па звочаны-
му навучанью Л. Н. Сечка.

Ва ўрачыстай абстаноўцы быў
зачытаны загад па універсітэ-
ту, у якім рэктар акадэміі АН
БССР В. В. Бокуць павіншаваў
калектыў ГДУ са святамі вясны
і працы, пажадаў новых поспех-
каў у ажыццяўленні гістарыч-
ных рашэнняў XXVII з'езда
КПСС і заданняў другога года
біягчай пляніроўкі, а лепшым
выкладчыкам, супрацоўнікам і
студэнтам за плённую добра-
сумленную працу, выдатную ву-
чобу і актыўны ўдзел у грамад-



скім жыцці аўгаві падзяку.

Перад удзельнікамі скону са
святочнымі канцэртамі выступі-
лі самадзейныя артысты фізі-
чнага факультэта.

Многія сотні выкладчыкаў,
супрацоўнікаў і студэнтаў уні-
версітэта сабраліся 1 Мая калі
галубонага корпуса ГДУ. У ма-
лёнічыя упрыгожаныя калоне
яны прайшлі па вуліцах і цен-
тральнай плошчы горада, разам
з працоўнымі ардзаноснага
Гомеля прадэмантрантавалі сваё
непахіснае яднанне з роднай
Камунастычнай партыяй, гары-
чае імкненне яшчэ з большай
энергіяй і поўнай аддачай сіл
змагацца за ажыццяўленне гі-
старычных рашэнняў XXVII
з'езда КПСС, хутчэйша ажы-
цяўленне задач па перабудове
вышэйшай школы.

НА ЗДЫМКУ: на Першамай-
скай дэмантрасці — колона
ГДУ.

Фота М. Высоцкага.

Віншум!

кафедра фізіялогіі чалавека
і жывёлы горача віншуюць за-
гадчыка гэтай кафедры дацен-
та КІЕНЮ Аляксандра Іванаві-
ча з паспяховай абаронай док-
тарскай дысертацыі.

3

УЗНАГАРОДАЙ!

За плённую навукова-педагагічную дзеянасць, актыўны
удзел у грамадскім жыцці і ў сувязі з 50-годдзем з днём на-
раджэння в. а. загадчыка кафедры наукаў камунізму
дацента СМОЛІНА Аляксандра Пятроўна ўзнагароджана Гано-
ровай граматай рэктарата, парткома і прафкома універсітэта.

НЕЗАБЫУНАЕ

ПРЫ сустрэчы з моладдю часта можна пацуць:

— Які самы памятны для вас дзень за гады Вялікай Айчыннай вайны?

Як і для кожнага франтавіка, тых і дзён у мене німала. Яны былі суроўымі і трывожнымі, горкімі і радаснымі, патрабавалі велізарнага напружання, сіл і волі, мужнасці, смеласці і адвагі. Перакананы, што ўсе савецкія людзі, у тым ліку і сам асафіст, імкнуліся да аднаго запаветнага дні — дні Перамогі.

Гэты дзень сустрэу на аэрадроме ў трох дзесятках кіламетраў пачночнай Верліні. Пераліцелі мы на гэты аэрадром з тэрыторыі Польшчы 29 красавіка 1945 г. З яго напоўніліся некалькі дзесяткаў баявых вылетаў на станицу германскага фашызму і яе прыгарады. Ворагаў зішчалі ў іх уласным логавішчам.

У тых дні лётчыкі нашага палка былі праста настрыманнымі. Яны рабілі па 4—5, а некаторыя і больш балейшых вылетаў.

Асафіў быў цяжкім дзенем 30 красавіка, калі нашы войскі штурмавалі цэнтр Верліні. Абстаноўка

для лётчыкаў — неспрыяльная. Бачнасць над горадам асусім абмежаваная.

Ад палаючых будынкаў, разрываў бомб і снарадаў — сучасны дым,

да таго ж нізкага воблачніцца. Вельмі цяжка з паветра вызначыць, дзе

нашы, а дзе — вораг. Разабрацца ў

сітуацыі дапамагалі савецкія байцы. Яны стралілі ракетамі ў бок ворага.

Я знаходзіўся ў групе з чатырох

самалётаў IL-2 пад камандаваннем маёра Барщчова. Літлілі літаральна

над дахамі дамоў Верліна, выпускаючы ракеты-бумагі снарады, сініе гарматы і кулемётавы ў воксіні і праломы дамоў. Білі па ўмацаваннях ворага. Фашысты ў гэты час сплюнілі агонь, і ях толькі маты, хаваліся.

Гэтым карысталася наша піхота. Яны без прамаруджавання пераходзілі ў наступленне і авалодвалі ўсё новымі кварталамі.

2 мая 1945 года Верлін быў узяты. Мы сталі зішчальніцамі фашыстаў

захоўнікі яго.

Наш 79-ы гвардзейскі Мазырскі Чырвонасцяжны ордэнам Суворава і Аляксандра Неўскага зішчальніцамі авіяцыйны полк апошні баявы вылет рапублікі 42 гады таму назад. Прыкладна ў 70—80 км заходнім Берлінам мы ўдзельнічалі ў зішченні варожай групоўкі. Я і мое таварыши, што тады былі поўнасцю перакананы, што вайне надыходзіць канец.

людзі нашай краіны! Ды і не толькі нашай — усёй планеты. Фашысты, пад сакрушальнымі ударамі Чырвонай Арміі, пры дапамозе наших саюзнікаў нарэшце склалі зброю.

Радасць, ахапіўшая нас, была нясмертай. У галаве пачало праносіцца шмат розных думак з планамі на будучын. Гэтымі думкамі мы дзеяліліся паміж сабой. Так працягвалася да самага ўсходу сонца. А са з'яўленнем яго лікаванне яшчэ больш узманілася. Здавалася, што зазялі ўсе вясновы фарбы жыцця, ад якіх свет стаў казачнай чудоўным.

Затым у пелку, пры разгорнутым баявым гвардзейскім сцягу, адбыўся мітынг. Камандзір палка гвардыі падпалкоўнік У. Я. Нядзелька і яго намеснік па палітчасці гвардыі падпалкоўнік Ц. І. Міхеев горача павінішавалі нас з Вялікай Перамогай. Словы вішнаваніяў патаналі ў нашых працяглых, гучных і гарачых алладысментах. Магутнае шматразовое «Ура!» пранеслася над шырокім полем аэрадрома. Кожны выступаючы выказаў ўздыжнисць партыі, ураду, усюму савецкаму народу за выдатнае забеспеччэнне Чырвонай Арміі ўсім неўходным для вядзення буй, што дазволіла атрымаць перамогу над такім моцным і лютым ворагам, як гітлерскі фашызм.

У незабытны дзень Перамогі мы успаміналі сваіх баявых таварышаў, якія не змаглі разам з намі раздзяліць блажемную радасць. Яны загінулі смерцю герояў, і назаўсёды памяньт ах іх засталася ў нашых сэрцах. І ё сёняшнія мірныя дні, супрацякаючыся з аднапалчанцамі, мы абавязковы ўспамінаем ах іх, дзеялімісці сваімі уражаннямі ад першым дні Перамогі. Такое забыць нельга.

Тых, хто змагаўся, загінуў у імя нашага чыслівага сёняшніця дня, не павінна забываць і маладое пакаленне. Наша змена заўсёды і ва ўсім абавязана быць дастойнай герайчнага падзіву савецкага народа, элітнага ўраду, якія дзяялі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

А. ВАСКАКАЎ,
падпалкоўнік у адстаўцы, намеснік старшыні Савета ветэранаў вайны і працы ГДУ.



ПРЫСЯГА НА ВЕРНАСЦЬ РАДЗІМЕ. Яе дае студэнт эканомфака ГДУ А. ЦЫБІН.

Віктар ЯРАЦ

БЫЛЫ ФРАНТАВІК

Свет не спіць за вячэрнім акном.

Недзе ўспыхваюць ярка зарыці.

Выспывае за горадам гром над прычіхлымі гнездамі ўздыжнисці.

Выспывае разрад грамавы. Перасяглілы далечы млецию. Выйдзе з дому былы франтавік свежым ветрам дыхнуць, што павеє.

Краплі першыя, як шрапнель, гулка ўдарыць па пілатах бетонных.

I маланкі асвеціць бель валасоў чалавека бяссоннага.

Студэнт

і навукова-тэхнічны прафэс

ПЕРАМОЖЦЫ РЭСПУБЛІКАНСКАГА КОНКУРСУ

У Беларускім дзяржаўным інстытуце народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышава прышоў другі тур Усесоюзнага конкурсу «Студэнт і навукова-тэхнічны прафэс».

У ім прымалі ўдзел пяць ВНУ рэспублікі, у якіх рыхтуюць спецыялістуру ў сферы наука-наукаўчыні. — БДІНГ, БПІ, ГДУ, ГПІ і Віцебскі тэхналагічны інстытут.

Эканамічны факультэт наўгародскага ўніверсітэта быў прадстаўлены камандай чаркет-кранічнай спецыялісткай эканомікі працы ў саставе Л. Крывалап, І. Лапіцкай, А. Лішыкай, А. Унукоўскай і аўтара гэтых радкоў. У аргкамітэт конкурса ад ГДУ уважаўся дацант кафедры АМАЭІ Л. Я. Аксёнаў, у састав журы — дацант кафедры галіновых эканомікі І. П. Траціўскі.

Наши каманды выехала ў Мінск за два дні да пачатку конкурсу. Гэта быў вельмі напружаны дзень для нас: час: мы асафіў быў старанна рыхтуваліся да ўдзелу ў конкурсе, паўніялі свае веды неабходнай інфармацый, і, што самае важнае, сістэматызавалі іх.

Хоча пака ажадалі, што ўсіх

дзясяткі ўдзельнікі конкурса

захоўнікі ўважаюць на мемарыяльны

комплекс Хатыні.

На наступны дзень, ва ўрачыстай абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя месцы ў камандным заўлку падзялялі дзеялісткі ВНУ — нашага ўніверсітэта і Беларускага інстытута народнай гаспадаркі, каманды якіх набралі адноўлекавую колкасць балоў.

Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя месцы ў камандным заўлку падзялялі дзеялісткі ВНУ — нашага ўніверсітэта і Беларускага інстытута народнай гаспадаркі, каманды якіх набралі адноўлекавую колкасць балоў.

Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

кафедрой галіновых эканомікі.

На наступны дзень, ва ўрачыстай

абстаноўцы былі ажаданы вынікі конкурсу. Першыя, трэціе і чацвёрты

месцы ў асафіўскім заўлку

захоўнікі падзяляліся падзяліўскім

<p

СЕЧНЯ-ДЗЕНЬ ДРУКУ

МАГУТНЫ СРОДАК ПЕРАБУДОВЫ

Май, як не адзін іншы ме-
сяц года, насычаны святымі.
Савецкія людзі, усё прагрэсій-
нае чалавечтва свету толькі
нае адзначылі Дзень міжна-
родной салідарнасці працоў-
ных. У наступную суботу для
нас яшчэ больш знамянальнае
свята — Дзень Перамогі. А
адзначаючы Дзень друку.

Сёлета свята журналістству,
шматлікім касцялам, рэ-
ботнікам паліграфіі, шматміль-
ённой арміі чытачоў супала з
гістарычным датай — 75-год-
дзнем з дня выхаду першага
нумара газеты «Правда».

У. І. Ленін лічыў друк ма-
гутнай зборнай ідэінага выхава-
нія, палітычнага кірауніцтва
грамадствам. Верны ленінскім
традыцыям, савецкі друк вы-
ступае базавым прапаганды-
стам, агітаторам і арганізата-
рам.

НА ПЛЕНУМЕ ГАЛІНОВАГА ПРАФСАЮЗА

У канцы красавіка ў Мінску
адбыўся пленум Беларускага
рэспубліканскага камітэта праф-
саюза работнікаў асветы, вы-
шэйшай школы і навуковых
установ. Абмеркавана пытанне
«Аб ходзе перабудовы работы
камітэта прафсаюза ўстанов
народнай асветы і навукі і ме-
рах па яе далейшаму паска-
рэнню ў свяtle рашэнняў сту-
дзенскага (1987 г.) Пленума
ЦК КПСС, XVIII з'езда праф-
саюза СССР, палажэнняў і
вынадаў, якія ўтрымліваюцца ў
прамове на з'ездзе Генеральнага
сакратара ЦК КПСС тав. М. С.
Гарбачова.

На пленуме адзначана доб-
рая работа клуба мастацкай са-
мадзейнасці і інтэрнату наша-
га ўніверсітата па камуністыч-
наму выхаванню студэнтаў, умен-
лай арганізацыі іх культурнага
адпачынку.

Адначасова звернута ўвага
на слабае матэрыяльна-тэхнічнае
забеспечэнне санаторыя-прафі-
лактория нашага ўніверсітата.

НА САМЫЯ ПАТРАБАВАЛЬНЫЯ ГУСТЫ



Торт, які спікля для выстаўкі загадчыца кафедры англійскай мовы Л. С. Банікава, карыстаўся асаблівай папулярнасцю.

рам мас. Ён уяўляе сабой
важнейшы інстытут сацыял-
стычнай дэмакратыі, сродак
далучэння працоўных да ра-
шэння маштабных задач эка-
номічнага і сацыяльнага раз-
віцця, фарміравання грамад-
ской думкі.

У наш час, поўны дынаміз-
му, перамен і пераўтварэнняў,
дэмакратычныя жыцця ролі
друку, сродкаў масавай інфар-
маціі і прапаганды ёсць на-
ўзрастле. Такі вывад зроблены
на XXVII з'езде КПСС.

Шматтыражная газета «Го-
мельскі ўніверсітэт» з'яўляецца
баявым органам рэктарата,
паркотка, прафкомаў і камітэ-
та ЛКСМБ ГДУ. На яе старон-
ках заходзяць шырокасць
адлюстраўніцтва ўсіх шматтыраж-
нага ўніверсітэцкага жыцця.
Рэдакцыя шматтыражкі лі-
чыць сваёй галоўнай мэтай

аказваць садэзинне ў паспяхо-
вым вырашэнні ўсіх задач, якія
стаяць цяпер перад вышэйшай
школай. Яе карэнная перабудо-
ва, яканснае павышэнне пад-
рыхтоўкі спецыялістуў заў-
рашніга дня, іх камуністыч-
нае выхаванне — асноўныя

калектыў рэдакцыі нашай
газеты — невялікі. Таму стаў-
ка робіцца на аўтарскі актыў.
Усё больш шырокасць далучэнне
выкладчыкаў, супрадукнікаў,
будучых маладых спецыяліст-
стаў да ўзделу ў выпуск свай-
гага газеты дапаможка зрабіць яе
больш цікавай, баявой. Адна-
часова хочацца, каб на кожнае
крытычнае выступление мы
своечасова атрымлівалі кан-
крэтнае разгаванне.

Рэдакцыя ўпішнена, што ак-
тыў нашай газеты з кожным
днём будзе расці. Мы ахвотна



У. І. Ленін чытае газету «Правда».

прадстаўім яе старонкі і для
Са святам друку, Вас, тава-
рышы! Вострага вам піра
настрай!



НА ЗДІМКАХ: 1. Ідуць 9 класа СШ № 9 К. Камароў-
заняткі ў школе «Юны геолаг». 2. Дзесяцікласніца СШ № 37 Г. Мялеўская і вучань Тэкт і фота А. Ульянкінай.

Майстэрству жаночых рук німа мяжы. Усё ім
падуладна. Щажка пералічыць тое, што яны ўмেюць для
таго, каб іх дом, кватэра былі ўтульны і прыгожы, гасцініцы
для сяброў і знаёмых. У гэтым усе ва ўні-
версітэце мелі мягчымясць пераканацца крыху раней,
калі ў сакавіку жансавет ГДУ арганізаваў выстаўку да-
каратаў-чыніц-прыкладных і мастацкіх работ выкладчыкі
і супрацоўніц. А ў тым, што цудоўнае палова чалавечтва
выдатна валаодзе і сакрэтамі кулінарнага мастацтва,
успеўлілісь наведальнікі новай выстаўкі, якія была
адкрыта нядыні ў галоўным корпусе ўніверсітата.

На сталах, пакрытых прыгожымі абрусамі, — самыя
разнастайныя кулінарныя вырабы: ад, адзялалася б, звы-
чайнай на першых погляд салатай да арыгінальных, па-
масташкую аформленых пірагоў і тартоў. Самі іх назывы
сведчаць аб арыгінальнасці выстаўленых тут «экспана-
таў» — «Мірак», «Мазаіка», «Чабурашка». Іх аўтары
І. Шчадравіцкая, Г. Бурдзіва, А. Яўланьчэва пра-
вілі сваю фантазію і майстэрства ў поўнай меры. Гэта
нераканчану пацвердзілі шматлікія цэпельны водгукі на-
ведальнікаў выстаўкі, якія спіяліся купіць тут жа
рэцепты прыгатавання тартоў. Нібы сапраўднымі выгляда-
лі на стале «дары лесу» — выпечаныя з цеста грыбочки і
арэшки. Л. С. Кавалеўскай і Н. М. Жосткай з кафедр
англійскай, нямецкай і французскай мов.

Расцвілі ў крышталічнай вазе ружы, а побач з імі —
размісціліся самыя разнастайныя вырабы з прадуктам, якія ў любій хатній гаспадні, як кажуць, пад рукой.
Пафантазіруючы крыху, і стол для гасцей можна аформіць
з самым вытанчаным густам. Ён, такі густ, як нікому
у іншыму, уласцівы Т. А. Скрынічэнка, у чым і перакана-
ліся ўсе, хто прыйшоў на выстаўку.

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ

ЯНЫ ЛЮБЯЦЬ ГЕАЛОГІЮ

Геалогія... Чым вабіць яны
да сябе хлопчыкаў і дзяўчын-
ак? Адказ на гэта пытанне
яны шунаюць ў школе «Юны
геолаг», якія вось ужо шасці
гадоў працуе пры геалагічным
факультэце ГДУ.

Сюда прыходзяць школьні-
кі Гомеля, наб спазнай як
мага больш аб цудоўным све-
це каменя, усім тым, што дае
чалавеку прыроду.

15 хлопчыкаў і дзяўчынок
займаюцца ў школе «Юны
геолаг». І хаты афіцыйна сю-
ды прымаюць школьнікі з
сёмага па дзесяты класы, запі-
чаны ў школу і шасцікласнік
СШ № 4 Аляксандра Закружны.
Зрабілі гэта выключна тому,
што заўажылі ў гэтым хлап-
чуку вельзінну цягну да геологіі,
яго вялікае жаданне
займацца гэтым цікавым науко-
м. Ён не адстадае ад сваіх
страйных таварышаў.

Есць ў школе «Юны геолаг»
работы, якія займаюцца
тут другі год. Сярод іх дзеся-
цікласнікі СШ № 37 Галі
Мялеўская, якая вельмі
любіць геалогію і марыць пасля
заняцняў школы паступіць у
ГДУ на геафак, Валера Кужа-
леў і Слава Азараў.

Аб тым, што кулінарнае майстэрства жанчын, якія
працујуць у ГДУ, вельмі высокое, гаворыць такі факт:
наведальнікі, а іх было тут нязамалі, хутка раскупілі
прыкладненія для кожнага кулінарнага вырабу — ре-
цепты іх прыгатавання. А ў канцы выстаўкі быў арга-
нізаваны продаж усёй прадстаўленай на ёй смачнай
прадукцыі.

Грошы, вырученыя на выстаўцы, пералічаны жансаветам
універсітата ў Савецкі Фонд міру.

Т. ДУВЯК,
член жансавета ГДУ.



У гэтых пірагоў і ружах, выпечаных Т. А. Скрыні-
чэнка, смак праста цудоўны!

Фота Л. Ульянкінай.

Са спартыңнаға
ләтапісу
Гомельщчыны

ТУРНІК ЗМЯНІЛІ НА ВІНТОЎКУ

навічу бай пры прапрыве лімпі Манергейма. Батальён добравохвотікаў, сирод якіх знаходзіўся і Лапцейкін, быў скінуты на парашутах у тылы праціўніка. Пры атацы савецкіх танкаў дасантнікі, узрываючы доты і надаўбін ворага, абяшчыдкоўваючы асобыні ачагі супраціўлення, заблесчылі наступленне.

Усю Вілікую Айчынную вайну Іван Лапцейкін прыйшоў салдатам-атылерыстам, наводчыкам 120-міліметровай гаубіцы. Удељнічаў у вызваленіі Беларусі, Польшчы, затым фарсіраваў Одэр і браў Берлін. Гарната, наводчыкам якой быў Лапцейкін, знаходзілася на адлегласці 400 м ад райхстага. Білі па яму прамой наводкай. За штурм Берліна і ўзяцце рэйхстага І. Лапцейкін узнагороджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. Але калі над Берлінам было ўжо міране неба, і ў саставе батарэі І. Лапцейкін ахоўваў рэйхстаг, выстралам з вонкай бліжэйшага дома ён быў цяжка паранены. Больш двух месеців правёў у шпиталі. А калі вярнуўся дамоў, зачончыў інстытут, працаўшы у родных Гомелі і ў нашай Вінніцы.

«Тыя, для каго спорт не быў кінгай за сямёно пячаткамі, — гаворыць Герой Савецкага Саюза Аляксей Маресьев, — на фронце быў вартымі большага, як воіны. Ім, траніраваным, загтарваным, моцнымі духам, быў не такімі цяжкімі выпрабаванімі, яны лепш быў ворага. Сапраўдны спартсмен на вайне ніколі не аказваўся баязлівым».

Цяжка пералічыць ўсіх тых, хто з гонарам пранёс па дарогах вайны спартыны гонар Гомельщчыны. Знаёмымі з лёсамі асобыні людзей, здзіўляючых тыму подзвігу, які здзейснілі савецкія людзі.

У розны час працавалі ў Гомельскім педагогічным інстытуце імя В. П. Чкалава Іван Іванавіч Лапцейкін і Валентын Эдуардавіч Віляускі.

Многімі відамі спорту займаўся Віляускі. Асабліва падабалася яму гімнастыка. Пасля заканчэння сямі класаў сярэдняй школы ён паступае ў Мінскі тэхнікум фізкультуры, затым — у Беларускі інстытут фізкультуры. Трэнераваўся, ўдељнічаў у розных спаборніцтвах. Загартоўваў це і волю.

У 1939 г. ён добравохвотнікам пайшоў на фінскую вайну. Добра памятаючы Івану Іва-



На здымку: В. Е. ВІЛЯУСКІ.

шчыны па канькабежнаму спорту. Пасля заканчэння фізкультурнага віддзялення віддаўшы сябе відданы Барысіяні Эдуардавіч доўгі час узначальваў кафедру фізкультурнага гестапа з сувязы з спартсменамі чэмпіёнамі распублікі па плаванью Янкай Вірэнчыкай і старшынёй Жлобінскага спарткомітэта Ткачою. Патерапіску змагаўся склен Севастопала чэмпіён распублікі 1939-40 гг. па гімнастике Барыс Ліфшыц. Восі некалькі радкоў з яго пісмам да родных у першыя дні вайны: «Вораг даволі моцны, треба будзе зімама сіл прыкладзі, каб яго зламаць. Мы пасылаем па ворагу першыя выстралы карabelных гармат. Перададзі... ўсім... што Барыс змяніў турнік на вінтоўку... Мы пераможам...».

З радоў Гомельскай фізкультурнай арганізацыі выйшлі таксама Герой Савецкага Саюза, выласканія гімнастка Паліна Гельман, выпускнікі абласнога аэраклуба — двойчы Герой Савецкага Саюза Павел Галавчык, Герой Савецкага Саюза Васіль Мухін, Міхаіл Барысай, Канстантын Міхаленка, Якуш Мінік, Васіль Каленінікай. Дакутовіч.

Гісторыя вясінных гадоў захоўвае для нас паміছь аб многіх людзях спорту. Слаўныя баявыя шляхи аднаго з мацнейшых гарошонікаў і страдаўшага на стэндзе Сяргея Назарэнкі, заслужанага трэнеру СССР, мастера спорту СССР Аляксандра Гінзбурга, яго напарніка па акрабатычнай пары, мастера спорту СССР Міхаіла Чардзілава, чэмпіёна распублікі па веласпорту, мастера спорту СССР Аляксандра Карнілава, футбаліста Міхаіла Сімкоўскага і Валіаслава Расінскага, бак-

сёра Міхаіла Шаўчэнкі, заслужаных дзеячоў фізічнай культуры БССР Кірылы Нікітківа, Аляксея Паўлава і многіх іншых.

Не ўсе дажылі да светлага дні Перамогі. Пад Выбаргам загінуў смерцю храбрых варятаў зборнай каманды Беларусі па футболу 30-х гадоў Мікалай Валынчук, чэмпіён вобласці па плаванью Я. Марынаў. Не вярнуўся з вайны выдатны спартсмен, дваракордынік браты футбалісты Аляксандар і Рыгор Аўласевічы. Аддадзі сваё жыццё за Радзіму гімнаст Павел Рудзінскі, лётка-штурмовік Міхаіл Рыбкін. Закатаўшы ў засценках гестапа з сувязы з спартсменамі чэмпіёнамі распублікі па плаванью Янкай Вірэнчыкай і старшынёй Жлобінскага спарткомітэта Ткачою. Патерапіску змагаўся склен Севастопала чэмпіён распублікі 1939-40 гг. па гімнастике Барыс Ліфшыц. Восі некалькі радкоў з яго пісмам да родных у першыя дні вайны: «Вораг даволі моцны, треба будзе зімама сіл прыкладзі, каб яго зламаць. Мы пасылаем па ворагу першыя выстралы карabelных гармат. Перададзі... ўсім... што Барыс змяніў турнік на вінтоўку... Мы пераможам...».

Барыс загінуў, а яго прапоцькі слова, сказанныя ў першыя дні вайны, збыліся — вораг быў разбиты.

Аддадзі сваё жыццё за шчасце савецкага народа гімнастка, прызёр юнацкага чэмпіянату распублікі 1935 года, ўдељнічы ўсесаюзных спаборніцтваў па гімнастыцы 1936 г. Галіна Дакутовіч.

Паміছь за гагу захоўвае для нас паміছь аб многіх людзях спорту. Слаўныя баявыя шляхи аднаго з мацнейшых гарошонікаў і страдаўшага на стэндзе Сяргея Назарэнкі, заслужанага трэнеру СССР, мастера спорту СССР Аляксандра Гінзбурга, яго напарніка па акрабатычнай пары, мастера спорту СССР Міхаіла Чардзілава, чэмпіёна распублікі па веласпорту, мастера спорту СССР Аляксандра Карнілава, футбаліста Міхаіла Сімкоўскага і Валіаслава Расінскага, бак-

сёра Міхаіла Шаўчэнкі, заслужаных дзеячоў фізічнай культуры Барыса Ліфшыца, кіраўнікі наукоўской групы па вывучэнню гісторыі спорту Гомельщчыны.

СУСТРЭЛІСЯ
ВОИНЫ-
ІНТЕРНАЦЫЯЛАСТЫ

Напярэдадні Першамайская свята — Дня міжнароднай салідарнасці працоўных у сталіцы нашай рэспублікі — Мінску адбылася сустэрэспубліканская падмежаванага кантынгенту савецкіх войск на тэрыторыі Афганістана. Удзел у ёй прынялі і студэнты эканамічнай факультэта Ігар Бачкоў і Валерій Лукяненка.

Воіны-інтэрнацыяналісты нарадалі налягкія дні салдацкай службы, амбяняліся думкамі па многіх пытаннях ціперашнага жыцця.

(Наш кар.).

ВУЧОБА КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ

На базе Гомельскага дарожнабудаўнічага тэхнікума на прадыгу трох дзён праходзіла вучоба камандараў, камісараў студэнтішкі атрадаў і занадынных штабоў. Яе праводзіў абласны штаб студэнтскіх будатрадаў. Ад нашага ўніверсітэта неабходныя веды набывала 80 чалавек.

Для актыўісту студэнтскага патрыятычнага руху былі працитаны лекцыі па актуальных пытаннях іх працоўнай, грамадска-палітычнай і культурна-мастаўральнай работы. На семінарскіх занятках амбіркованы розныя аспекты арганізатарскай работы, адбываўся абмен вопытам па яе правядзенні.

ЛЕПШЫЯ

ПА МІНІСТЭРСТВУ

Калегія Мінісцэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР і Прэзідымум Беларускага рэспубліканскага камітэта прафсаюза работнікаў і саветаў, вышэйшай школы і наукоўских установ падвялі вынікі агляду стану бухгалтарскага ўліку і справаўдзяцніцтва. У прынятай пастанове адзначана, што найбольшага поспеху ў гэтай справе дасягнуў калектыў бухгалтарскіх традыцыйных спаборніцтваў Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Ен прызнаны пераможцам агляду, універсітадкі Граматай Мінізісу БССР з выдачай 525 рублёў прэміі.

СПОРТ

I СІЛА,

I МАЙСТЭРСТВА

Закончыліся спаборніцтвы па вольнай барацьбе па праграме универсытэтаў. Найбо́льш паспехова выступілі студэнты эканамічнай факультэта. Яны прафіліравалі і слу, і майстэрства. Гэта дазволіла асілкам з эканоміфака заваяваць камандную перамогу. Трое з іх — А. Кажамякін, В. Падольскі і В. Пернікаў — узялілі на вышэйшую прыступку п'едэсталу горнага. В. Шкіркуў у сваёй вагавай катэгорыі быў другім.

З дасягнутым поспехам напярэдадні Першамайская свята барацьба ўніверсітадкі Гомельскага факультэта ўзялілі павінішавалі таварышы па вучобе, аб іх дасягненіі паведаміла «Маланка».

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Дэканат факультэта фізічнага выхавання, калектыў кафедры тэарэтычных асноў фізічнага выхавання выказаўшы глыбокое спачуванне супрацоўнікамі гэтай кафедры САКАЛОУСКАІ Ларысіе Аляксандраўне з выпадку напаткайшага яе гора — смерці МУЖА.

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ АГЛЯД

У ІМЯ СВАБОДЫ І ШЧАСЦЯ НАРОДА

Пусть же проходзят за годами годы,
Вас не забудет страна:
Свято и ревностно памяять народа
Ваші храніт імена.

М. ИСАКОВСКІЙ.

Прайшло больш сарака гадоў з таго часу, як закончыліся Вілікай Айчынной вайна. Але кожны раз, калі мы дакранамеся да старонак якіх-небудзіх, суптакаемі з людзьмі, перад якімі мы ў вечным і неаплатнім даўгі, нас ахоплівае пацуще гордасць за савецкі народ, які вынес на сваіх плечах уесь цяжар і горыч вясінага ліхаменіцца. Наша роўзум аблываючы малюнкі выключнай мужнасці і самадаўнасці ў імя Радзімы яе синоў, воініў арміі і флоту, партызан і пагранічнікаў, камуністы і беспартыйных, камсамольцаў і піянеруў, усіх тых, хто аддаў свае жыццё дзеля Перамогі. Усіх іх, абаронцаў Айчыны, захоўвае наша памяць.

У новай кнізе С. Андрэева «Здзейснена імі бессмяротна», якая выдадзена ў выдавецтве «Вышэйшая школа», сабраны і алагулены матэрыялы аб Ге-

рохах Савецкага Саюза, якія з'яўляюцца прыкладам легендарнай мужнасці, адгадаў ў барацьбе з ворагамі Радзімы ў гады Вілікай Айчынной вайны. Пасля заканчэння сямі класаў сярэдняй школы ён паступае ў Мінскі тэхнікум фізкультуры, затым — у Беларускі інстытут фізкультуры. Трэнераваўся, ўдељнічаў у розных спаборніцтвах. Загартоўваў це і волю.

Пасля вайны Віляускі — адзін з мацнейшых спартсменаў наўсіні Гомельшчыны.